

К@НТЫНЕНТЫ

3 КАРАНЦІНА — У КРЫЗІС

Як Еўропа аднаўляецца ад кавіднага ўдару?

Сёлета еўрапейская эканоміка будзе перажываць глыбокую рэцэсію з-за ўспышкі каранавіруса...

адправіца па амерыканскім шляху, дзе беспрацоўе 3-за каранціну ўзляцела з 3,5 да 15 працэнтаў.

аднаўляецца, калі здымаюць каранцін. Як няма нічога незвычайнага і ў тым, што мы не ведаем...

разлічвала. Яшчэ месяц таму інстытут Іфо, які замаўрае «тэмпературу» нямецкай эканомікі...

КВОЛЯ ЛАКАМАТЫВЫ

Еўропа пагасіла хвалю пандэміі каранавіруса, зняла каранцін і рыхтуюцца адкрыць межы.

жыццезабеспячэння. Іншымі словамі, напампаваць яе грашыма.

У агульнай змярчанай карціне ёсць пэўныя станоўчыя моманты. Днямі ЕС падвёў першыя вынікі распачатага ажыўлення.

Паколькі ўсё будзе залежаць ад галоўнай невядомай велічыні, якая пакуль не паддаецца прагназаманню.

Эканомікі прытарымазілі ва ўсіх краінах, але некаторыя ўсё ж пазбеглі сур'ёзнага падзення, і яны хутэй вярнуцца да стварэння нацыянальнага багацця...

Многія з тых, хто цяпер сядаць дома і атрымлівае зарплату ад дзяржавы, рызыкуе



па заканчэнні гэтай праграмы разам з дзяржапідтрымкай пазбавіцца і работы: фірмы будуць скарачаць персанал, які толькі ім дазваляе зноў плаціць са сваёй кішні.

Адзіны рынак ЕС аб'ядноўвае 27 дзяржаў, таму спад спажаўвання, інвестыцый і гандлю прыносіць агульны эканамічны цяжкасці ўсім яго ўдзельнікам незалежна ад таго, які яны правіліся з медыцынскай праблемай.

Гэты рынак характарызуецца тым, што дзяржава перацягвае на сябе частковыя перабоі ў гэтым і наступным годзе. Таму што сітуацыя можа развівацца па сцэнарыі «крок наперад, два — назад».

Ураўнаважаны рынак, аднак да сяняць дэмаўнастасці пакуль не ўдалося. План аднаўлення прадугледжвае, што ЕС зойме на рынках капіталу пад агульным гарантыі 750 мільярдаў долараў і раздасць іх у выглядзе крэдытаў і грантаў.

Лакаматывам ажыўлення выступаюць найбуйнейшыя еўрапейскія эканомікі, якія могуць нацягнуць ад каранавіруса. Францыя адчыталася аб амаль поўным аднаўленні індэкса на строў спажываўца, а Іспанія — аб нябачаным росце рознічных продажэй — амаль на 20 працэнтаў.

Між тым заказы ад пакупнікоў тавараў і паслуг у чэрвені працягнулі зніжэння — як на ўнутраным еўрапейскім рынку, так і з-за мяжы. Гэта значыць, чаканні некалькіх апаздэжваючых рэальнасць, адзначае Бі-бі-сі.

ЧАКАННІ НАСУПЕРАК РЭАЛЬНАСЦІ

Зрэшты чэрвеньская статыстыка абназдзейвае не ўсім. Еўрапейская эканоміка, падобна, дасягнула дна і пачынае па троку ўсплываць.

ЗОМБІ-РАБОТНІКІ

З беспрацоўем таксама складанасці: няхай яно і перастала расці, але ўсё было б нашата горш, калі б не гіганцкая дзяржапідтрымка.

Гэты рынак характарызуецца тым, што дзяржава перацягвае на сябе частковыя перабоі ў гэтым і наступным годзе. Таму што сітуацыя можа развівацца па сцэнарыі «крок наперад, два — назад».

Па забеглі зацікавілі смяротнасці і Харватыя з Грэцыяй, аднак яны моцна залежаць ад турызму, і іх аднаўленню вельмі перашкоджаюць каранціны.

ДЗВЕ ХУТКАСЦІ

І нават калі аднаўленне еўрапейскай эканомікі будзе ісці па плане, не перакрываючыся на другую хвалю пандэміі, вяртанне да ранейшых тэмпаў росту будзе нераўнамернае.

І нават калі аднаўленне еўрапейскай эканомікі будзе ісці па плане, не перакрываючыся на другую хвалю пандэміі, вяртанне да ранейшых тэмпаў росту будзе нераўнамернае.

ГРАНТЫ І «ДРУКАВАЛЬНЫ СТАНОК»

«Эканамічны эффект каранціну будзе мацнейшым, чым чакалася першапачаткова», — заўважыў выканаўчы намеснік старшыні ЕК, які курыруе эканоміку, Валдзіс Дамброўскі.

«Эканамічны эффект каранціну будзе мацнейшым, чым чакалася першапачаткова», — заўважыў выканаўчы намеснік старшыні ЕК, які курыруе эканоміку, Валдзіс Дамброўскі.

Ураўнаважаны рынак, аднак да сяняць дэмаўнастасці пакуль не ўдалося. План аднаўлення прадугледжвае, што ЕС зойме на рынках капіталу пад агульным гарантыі 750 мільярдаў долараў і раздасць іх у выглядзе крэдытаў і грантаў.

Ураўнаважаны рынак, аднак да сяняць дэмаўнастасці пакуль не ўдалося. План аднаўлення прадугледжвае, што ЕС зойме на рынках капіталу пад агульным гарантыі 750 мільярдаў долараў і раздасць іх у выглядзе крэдытаў і грантаў.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

АВЕН. Спакой вам на гэтым тыдні будзе толькі сніцца. Аднак паспрабуйце ўсё ж заняць какальную пазіцыю і заапасіце сілы.

ЦЯЛЕЦ. Асноўнымі падзеямі тыдня могуць стаць справы, звязаныя з сям'ём і домам. У гэтай сферы зоркі прадракаюць шмат новага, вашы блізкі могуць пазбавіцца звячлых арыенціраў.

БЛІЗНЯТЫ. На гэтым тыдні пачнуць рэалізоўвацца вельмі важныя для вас планы, старшыні ЕК, які курыруе эканоміку, Валдзіс Дамброўскі.

РАК. Варта звярнуць увагу на меркаванне наваколных. Блізкі людзі жадаюць вам добра і могуць даць каштоўную параду.

ЛЕЎ. На гэтым тыдні не спрабуйце нічога вырашаць з дапамогай сілы і лаянкі. Затое ўспрымальнасць і гнуткасць дазваляць дамагацца добрых вынікаў.

ЛЕЎ. На гэтым тыдні не спрабуйце нічога вырашаць з дапамогай сілы і лаянкі. Затое ўспрымальнасць і гнуткасць дазваляць дамагацца добрых вынікаў.

І лаянкі. Затое ўспрымальнасць і гнуткасць дазваляць дамагацца добрых вынікаў. У сярэдзіне тыдня можаце апрынуцца перад неабходнасцю зрабіць выбар — дзейнічаць спакойна, абдумаў і без паспеху.

ДЗЕВА. У пачатку тыдня спатрэбіцца дакладны розлік, хуткае рашэнне і ўменне згуртаваць калектыў.

ШАЛІ. У разгар лета настрой (у і стан) можа стаць асабліва абсалютна непрацоўным.

СКАРПІЁН. На гэтым тыдні вас чакае сапраўды фінансавы поспех: справы ідуць у гару, вы адчуваеце, што робіце ўсё правільна.

РЫБЫ. Неабходна быць больш уважлівым і асцярожным. Вакол вас плытка інтэрыю і пачаць перабачыць.

справіцца са шматлікімі праблемамі.

СТРАЛЕЦ. Вы разумны і іранічны, вашы словы цяпер трапляюць проста ў цэль, праўда, сваю думку часам лепш пакінуць пры сабе, каб не сарваць адносіны з калегамі.

КАЗЯРОГ. На гэтым тыдні будучы удалымі паездкі і падарожжы. У пацяраваць сваю думку часам лепш пакінуць пры сабе, каб не сарваць адносіны з калегамі.

ВАДАЛІЎ. Ваш сацяльны статус досыць трывалы, але ў сярэдзіне тыдня спатрэбіцца падтрымка начальства — звяртаючыся з просьбай, праявіце дыпламатыю і такт.

РЫБЫ. Неабходна быць больш уважлівым і асцярожным. Вакол вас плытка інтэрыю і пачаць перабачыць.

Calendar section with dates, zodiac signs, and biographical snippets for 11th July. Includes entries for 1920, 1925, 1930, 1935, 1805, 1910, 1940, 1970.

СЁННЯ

Table with 3 columns: Sun, East, West, Dawn. Rows for Minsk, Vitebsk, Magilev, Gomel, Grodno, Brest.



Месяц

Поўна 5 ліпеня. Месяц у сузор'і Авена. Імяніны П. Германа, Івана, Паўла, Сяргея. К. Вольгі, Карыны, Пелагеі, Бенядзікта, Петра.

ЗАЎТРА

Weather forecast for various regions including Vitebsk, Grodno, Minsk, Magilev, Brest, Gomel, Warsaw, Kyiv, Riga, and Simferopol.

Advertisement for 'ЗВЯЗДА' newspaper featuring a cartoon and promotional text for subscriptions and advertising rates.